

# ARCHE

П А Ч А Т А К



**Гісторыя старажытнага Наваградка**

**ARCHE 2 (147)**  
**красавік—чэрвень 2016**

Навуковы, навукова-папулярны і літаратурна-мастацкі часопіс  
«ARCHE Пачатак» выдаецца з верасня 1998 года штотомесяц.

## РЭДАКЦЫЯ:

**Валер Уладзіміравіч Булгакаў** — галоўны рэдактар

**Аляксандр Пашкевіч** — шэф-рэдактар

**Дэмітрый Віцько** — рэдактар

**Андрэй Ціхаміраў** — рэдактар

**Віктар Жыбуль** — карэктар

**Адрес для дапісаў:** ARCHE, а/с 3,  
220018, Мінск-18  
**E-mail:** analitika@yahoo.com  
**Тел. (029) 550-79-69.**

**ARCHE is a Partner of European Cultural  
Journals Network Eurozine  
([www.eurozine.com](http://www.eurozine.com))**

**Заснавальнік:** Таварыства з абмежаванай  
адказнасцю «Гайсак».

**Выдаваец:** Таварыства з абмежаванай адказ-  
насцю «Гайсак».

Пасведчанне аб реєстрацыі перыядычнага  
выдання № 484 ад 22 мая 2013 г.,  
выдадзеное Міністэрствам інфармацыі  
Рэспублікі Беларусь.

Разліковы раахунак 3012742148010. Аддзяленне  
№ 539 ААТ «Белінвестбанк» у г. Мінску. Код бан-  
ка 153001739. УНП 191768717.

ISSN 1392-9682

**Корыдычны адрес:** Мінскі раён, вёска Вялікі  
Трасцянец, Магілёўская шаша (10 км), 223060.

Цана дамоўная.

Рэдакцыя не вяртае і не рээнзуе рукапісай.  
Рэдакцыя рэдагуе матэрыялы, прынятые  
да друку.

Падлісана ў друк 24.05.2016. Выход у свет  
31.05.2016. Фармат 60x90 1/16. Друк афсетны.  
Гарнітура Школьная. Наклад 1000 асобнікай.  
Замова 2889.

Надрукавана з гатовых дыяпазітываў заказчыка  
на ААТ «Мажайскі паліграфічны камбінат»,  
вул. Міру, д. 93, 143200, г. Мажайск,  
Маскоўская вобл., Расійская Федэрэцыя.  
[www.oaompk.ru](http://www.oaompk.ru), [www.oaompk.rf](http://www.oaompk.rf),  
тэл. +7-495-745-84-28, +7-496-38-20-685

Пасведчанне аб дзяржаўнай реєстрацыі  
выдаўца, вытворцы, распаўсюджвалальніка  
друкаваных выданняў  
№ 1/142 ад 09.01.2014.  
№ 2/34 ад 23.12.2013.  
ЛП № 02330/20 ад 18.12.2013.

У афармленні вокладкі выкарыстана сучасная  
камп'ютарная рэканструкцыя Вілюса  
Пятраўскаса «Войска Вялікага Княства  
Літоўскага вырушае з Новагародка».

© «ARCHE Пачатак», 2016

# **Тастамент новагародскага земскага суддзі Яраша Еўлашоўскага (1578—1619)**

## **УВОДЗІНЫ**

**А**рыстакратычны род Вялікага Княства Літоўскага Еўлашоўскіх быў вядомы праз Фёдара Міхайлавіча Еўлашоўскага (1546—1619), слыннага адваката апошніх дзесяцігоддзяў XVI ст. і кліента некалькіх магнацкіх сем'яў, які пакінуў нам свае ўспаміны. Хоць гэты мемуарны помнік мінулага апублікованы ажно на чатырох мовах, сярод якіх і літоўская<sup>1</sup>, значных даследаванняў пра род Еўлашоўскіх няма. Таму мы мяркуем, што апублікованы тут тастамент сына Фёдара Еўлашоўскага Яраша Еўлашоўскага дапаможа крыху ссунуць покрыва з лёсу гэтага шаноўнага роду.

Яраш Еўлашоўскі быў старэйшым сынам Фёдара. У бацькавых успамінах дата ягонага нараджэння дакладна не пазначана, адзначана толькі, што Фёдар ажаніўся з Ганнай Балатоўнай (*Ganna Boloowna*) 7 лютага 1577 г., і такім чынам Яраш хутчэй за ўсё нарадзіўся прыблізна ў пачатку 1578 г. або ў самым канцы 1577 г.

<sup>1</sup> Jevlašauskis T. Atsiminimai. Vilnius, 1998.

Версія на мове арыгінала (з каментарамі): Еўлашоўскі Ф. Успаміны // Помнікі мемуарнай літаратуры Беларусі XVII ст. / Уклад. А. Ф. Коршунава. Мінск, 1983. С. 31—122. (Заўв. рэд.)

Пра юнацтва Яраша звестак амаль не захавалася. Вядома, што ў яго было восем братоў і пяць сёстраў. Невядома, ці ўсе яны дажылі да паўнагоддзя. Калі Фёдар Еўлашоўскі пісаў успаміны, у 1604 г., Яраш ужо быў жанаты з дачкой вайкавыскага старасты Станіслава Петрашэўскага Аляксандрай. Мемуарыст згадвае і свайго ўнука, першага сына Яраша і Аляксандры Станіслава-Яна, які памёр немаўлём у канцы 1603 г., а нарадзіўся ў траўні таго ж года<sup>2</sup>; гэта значыць, што ён ажаніўся не пазней чым увесень 1602 г. Першую сваю пасаду, пісара новагародскага земскага суда, Яраш мусіў атрымаць ужо пасля 1604 г., прыблізна ў 1605 г., бо ягоны бацька гэтага факта ў сваіх успамінах не згадвае. Прыйдзіна з 1605 г. у Новагародскім земскім судзе працаўалі два Еўлашоўскія — пісар сын Яраш і падсуддзя бацька Фёдар, а ў 1613 г., калі памёр новагародскі земскі суддзя Зянкевіч-Ціхінскі, Яраш атрымаў і месца земскага суддзі<sup>3</sup>.

У адрозненне ад бацькі, Яраш Фёдаравіч рана ажаніўся, а таксама не быў доўгажыхаром. Маючы прыйдзіна 41 год, 27 сакавіка 1619 г.<sup>4</sup> ён памёр і быў пахаваны 23 траўня таго ж года. Нябожчык пакінуў удаву Аляксандру і трох дзяцей — старэйшага сына Уладзіслава, якому на момант напісання тастаменту было каля 14 гадоў, малодшага сына Людвіка Казіміра, які тады меў 13 гадоў, і дачку Кацярыну, узрост якой у запавеце не адзначаны. Яраша перажыў нават ягоны бацька Фёдар, але для мемуарыста ў паважаным узросце смерць сына, мабыць, была апошнім, вызначальным ўдарам, які завяршыў ягонае жыццё. Фёдар Еўлашоўскі найверагодней памёр<sup>5</sup> адразу пасля Яраша, бо выбарчыя соймікі Новагародскага павета наконт вызваленых месцаў працаўнікоў земскага суда адбыліся асобна, а гэта паказвае, што бацька Яраша падчас першага сойміка яшчэ мог быць жывы<sup>6</sup>. Факт асобных выбарчых соймікаў пацвярджаюць і тагачасныя мемуарысты<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Нарадзіўся 8 траўня 1603 г., раптоўна памёр 8 снежня 1603 г., гл.: Jevlašauskis T. Atsiminimai... Р. 67; Еўлашоўскі Ф. Успаміны... С. 62.

<sup>3</sup> Выбраны 1 траўня 1613 г., прызначаны 24 траўня 1613 г. Гл.: Літоўская Метрыка (далей — ЛМ, лічба пасля працяжніка азначае нумар Кнігі записаў). Кніга записаў № 93, арк. 173 адв.

<sup>4</sup> Дні смерці і пахавання ў вядомыя паводле падрыхтаванага Янам Зыгровіем тытульнага аркуша пахавальнай прамовы.

<sup>5</sup> Спадкаемец Фёдара Еўлашоўскага на месца земскага падсудка выбраны 18 ліпеня 1619 г. Гл.: ЛМ-96, арк. 86 адв. — 87.

<sup>6</sup> Спадкаемец Яраша на месца новагародскага земскага суддзі выбраны 27 чэрвеня 1619 г. Гл.: ЛМ-96, арк. 84 адв.

<sup>7</sup> Pamiętniki Samuela i Bogusława Kazimiera Maskiewiczów (wiek XVII) / Opracował A. Sajkowski. Wrocław, 1961. S. 213, 214.

Тастамент Яраша Еўлашоўскага цікавы ў некалькіх аспектах. Найперш у ім багата дэталяў штодзённага жыцця і побыту пачатку XVII ст., біяграфічнага матэрыялу (называюцца шматлікія яго крэдыторы і даўжнікі, згадваюцца прызначаныя апекуны ўдавы і ягоных дзяцей). Напрыклад, быць выканануці і наглядальнікамі тастамента просяцца ўплывовыя магнаты ВКЛ — браты віленскі ваявода і вялікі гетман ВКЛ Ян Караль Хадкевіч і троцкі ваявода Аляксандар Хадкевіч, а таксама слонімскі падкаморы Мікалай Трызна і Ян Швайкоўскі. З тастаменту мы даведаемся, што Яраш прытырмліваўся веравызнання свайго бацькі Фёдара — ён быў рэфармат-евангелістам. Апроч таго, ён сам пабудаваў у Дабрамыслі невялікую рэфармат-евангеліцкую царкву і адпісаў ёй 8 валокай зямлі з некалькімі сялянамі. Згодна з ягоной выразнай просьбай, у той царкве Еўлашоўскі быў і пахаваны. Таксама цікавай была і настойлівая просьба Яраша пакінуць дзяцей у «правільнай» веры рэфармат-евангелістаў. Апроч шматлікіх маляўнічых дэталяў гаспадарчага характару ў запавеце ёсьць і згадка, якая сведчыць пра тое, што Я. Еўлашоўскі не цураўся і гандлю. Згадваюцца тры баркі (баржы) з зернем, якія ў год смерці Яраша былі падрыхтаваныя да падарожжа ў Карабявец.

Яраш Еўлашоўскі быў незвычайнай асобай. Ён не толькі належаў да службовай эліты павятовых судоў аднаго з цэнтральных ваяводстваў, але і быў значным прадстаўніком рэфармат-евангелістаў Новагародскага павета. Гэта пацвярджае не толькі ахвяра Дабрамыслъскай евангельскай царкве, але і тое, што пасля смерці Яраша была выдадзеная пахавальная прамова, напісаная прапаведнікам і ксяндзом Янам Зыгровіем (*Ian Zygrowiusz*)<sup>8</sup>. Праўда, гэта яму зусім не замінала прасіць быць апекунамі дзяцей каталікоў Хадкевічаў, а таксама ў якасці сведкі тастаменту запрасіць і вайкавыскага настаяцеля Мікалая Немчыновіча. Відаць, перад ablіччам усё больш блізкай смерці адрозненні ў верах ужо не былі важныя, а аўтарытэт Хадкевічаў мог быць вялікай падтрымкай у выпадку магчымых прэтэнзій крэдытораў. Удава Яраша Еўлашоўскага Аляксандра выходзіла замуж яшчэ двойчы, а гэта дае падставы меркаваць, што нават і ўплывовыя выканануці тастамента не здолелі абараніць удаву ад усіх крэдытораў. Ужо ў снежні таго ж 1619 г. яна называецца

<sup>8</sup> Śmierć Chrzesciańska na pogrzeb jego miłości pana Jarosza Jewlaszewskiego, sędziego ziemskiego Nowogrodzkiego, zmarłego w panu Christusie dnia 27 marca i odprawowany dnia 23 maia roku Panskiego 1619. Spisana przez x. Iana Zygrowiusza, slugę pana Christusowego, w Lubcze, w drukarni Piotra Blaštusa Kmity, [1619].

жонкай Юрый Завішы<sup>9</sup>, а ў чэрвені 1623 г. ужо з'яўляецца жонкай сына віленскага земскага суддзі Язэя Жыгімонтавіча Гедройця<sup>10</sup>. Дарэчы, пасля смерці трэцяга мужа, тады ўжо ваўкаўскага маршалка, у 1629 г., ягоныя сёстры Сафія, Марына і Алена абвінавацілі Аляксандру ў забойстве мужа. Пасля судовага працэсу яна з адным сваім сынам у 1635 г. была падвергнутая баницы<sup>11</sup>.

Менавіта сыну новагародскага земскага суддзі Яраша было наканавана стаць найзначнейшым і, на жаль, апошнім членам роду Еўлашоўскіх. Ягоны малодшы сын Людвік Казімір (каля 1606—1664) не пакінуў сваіх мемуараў, аднак па кар'ернай лесвіцы ўзняўся яшча вышэй за бацьку. Людвік Казімір быў сакратаром і прыдворным пры палацы і скарбе, віленскім падвяводам (1643—1647), пазней вількамірскім старастам (1649—1652) і смаленскім кашталянам (1656—1659)<sup>12</sup>, а жыццё скончыў на пасадзе берасцейскага ваяводы (1659—1664)<sup>13</sup>. У адрозненне ад бацькі — рэфармата-евангеліста, у сваім запавеце (напісанай ён, здаецца, не меў) вялікую частку сваёй маёмасці адпісаў Каталіцкаму касцёлу, а галоўным выкананцам тастамента прызначыў свайго добра прыяцеля, віленскага біскупа Юрый Белазара<sup>14</sup>. Але гэта ўжо іншая гісторыя.

Нам вядомыя два спісы тастамента Яраша Еўлашоўскага. Першы з іх захоўваецца ў рукапісным фондзе сіноду рэфарматаў-евангелістаў Бібліятэцы імя Урублеўскіх Літоўскай акадэміі навук (ЛАН)<sup>15</sup> (далей будзем яго называць «Спіс-1»), другі — у падархіве князёў Палубінскіх архіва Радзівілаў у Галоўным Архіве старажытных актаў у Варшаве (AGAD)<sup>16</sup> сярод дакументаў роду Акунёў (далей —

<sup>9</sup> Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD). Archiwum Radziwiłłów (AR), dz. X, b. 171, s. 10.

<sup>10</sup> Тамсама. S. 23.

<sup>11</sup> Wolff J. Kniaziowe litewsko-ruscy od konca czternastego wieku. Warszawa, 1895. S. 71.

<sup>12</sup> Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom IV. Ziemia smolenska i województwo smoleńskie, XIV—XVIII wiek. Warszawa, 2003. S. 89.

<sup>13</sup> Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Województwo wilenskie, XIV—XVIII wiek. Warszawa, 2004. S. 161, 189, 494—495; Metryka Litewska. Księga wpisów Nr. 131. Warszawa, 2001. S. 215, 226.

<sup>14</sup> Публікацыя тастамента Казіміра Людвіка таксама рыхтуецца да друку, ён быў апублікаваны ў: Lietuvos istorijos metraštis. 2007. T. 2. Vilnius, 2008. P. 139—149.

<sup>15</sup> Lietuvos moksłų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius. F. 40 (Сінод рэфарматаў-евангелістаў), b. 210 (Дабрамысьлскі пастарат), l. 7—10 адв.

<sup>16</sup> AGAD. AR. Dz. X (паперы роду Палубінскіх), sygn. 172 (паперы роду Акунёў), k. 6—15.

## ТАСТАМЕНТ НОВАГАРОДСКАГА ЗЕМСКАГА СУДДЗІ ЯРАША ЕЎЛАШОЎСКАГА

«Спіс-2»). Варшаўскі спіс тастамента Я. Еўлашоўскага — гэта крыху пазнейшае (6 траўня 1619 г.) актаванне тастамента ў Ваўкаўскім замковым судзе. Абодва спісы амаль ідэнтычныя, калі не лічыць прэамбулы варшаўскага спіса і выпіскі ў канцы дакумента пацвярдження, напісанага кірыліцай. Гісторыя спісаў не зусім ясная, аднак можна казаць, што спіс, які захоўваецца ў фондзе рэфарматаў-евангелістаў, меўся служыць у якасці данацый для фундацыі Дабрамысьлскай евангелісцкай царквы. Другі спіс тастамента быў звязаны з родам Акунёў, у чыліх сямейных дакументах, якія захоўваюцца ў Архіве Радзівілаў у Варшаве, ён і знаходзіцца. Мабыць, яго трэба звязаць са згаданым у запавеце (тады ўжо нябожчыкам) ваўкаўскім маршалкам Янам Марцінавічам Акунём і яго жонкай князёўнай Сафіяй Крошынскай, у якіх Еўлашоўскія купілі Свянціцкі фальварак.

Пры публікацыі тэксту аўтар трymаўся спрошчанага варыянту перадачы польскага і кірылічнага тэкстаў. Вынасныя літары запісаныя нахіленым курсівам, прапушчаныя літары — у круглых дужках. Словы, напісанне якіх у спісах адрозніваецца, пазначаны ў зносках. У фігураных дужках напісаныя слова, пераклад якіх можа вар'іравацца, а таксама слова і фразы, патрэбныя для перакладу тэксту, але прапушчаныя ў польскім дакумэнце. У квадратных дужках укладзеныя фрагменты выпіскі ваўкаўскага замковага суда, якіх няма ў «Спісе-1».

## ТАСТАМЕНТ ЯРАША ЕЎЛАШОЎСКАГА

[Видымус с книг кгродских враду г(о)с(по)д(а)ръскаго старства Волковыскаго.

Лета от нароженя сына Божо(г)о тисеча шестсот деветнадцато(г)о, м(е)с(е)ца мая шосто(г)о дня. На рочкох судовых кгродских сегож м(е)с(е)ца мая первого дня прыпальных и судовене у Волковыску от правованых, перед нами, Юрьевм Мосалским подстаростим, Янушом Мосалским судею и Александром Снарским писаром, врадниками судовыми кгродскими повету Волковыско(г)о, от велможнаго его м(илю)сти пана Андрея Войны, крайчого Велико(г)о Князства Литовскаго, старосты Волковыскаго на справы судовыя высажоными, постановившисе очевисто на вrade земенин г(о)с(по)д(а)ръский повету Волковыско(г)о, пан Миколай Нарбутаўскій оповедаў и ку актыкованю до книг подал тестамент тепер недавно з се(г)о свята зошлого славънога паметі небошыка его м(илю)сти пана Яроша Евлашевско(г)о, суди земскаго Новгородско(г)о и просил именем малжонъки небошківъскога ее м(илю)сти пани Александры Петраплаўскога пани Ярошовое Евлашевское, судиное земскное новгородс-

кое, aby том тестамент зо всею речью в нем помененою малжонце зошлого его м(ило)сти пана суди земского Новгородско(г)о звышъ писано(г)о и потомком небоцьковским, имены в том тестаменте помененым належачым, до книг волковыских был уписан. Которого мы врад, огледавъши и чытаного выслушавъши, за потребованем того прыятеля ее м(ило)сти пани судиное земское новгородъское пана Миколая Нарбутовскаго, том тестамент до ведомости нашое врадовое прынявъши, до книг кгродских волковыских уписати есьмо велели. А вписуючи в книги слово от слова таък се в собе маеть.]

1. 7 W ymie Oica y syna y Ducha swietie(g)o Amen. Iz na swiecie zadna rzecz nieiest doskonała ani trwała, ale iako wszytko skazeniu tak i sam człowiek smierci znadzieia, iednak zupełną y nieomylną czasu sądu panske(g)o powstania z martwych iest poddan, a to zadnego na swiat narodzonego minać nie moze. Prze tosz kazdy ma byc gotow nie tylko robotach podeirzatych, ktorych pan Bog dawa doczekiwac z osobnei łaski y błogosławienstwa swego swiete(g)o, ale u srzednieyjszym<sup>17</sup> i namłodszym wieku. A tak ia, Jarosz Fiedorowicz Jewłoszewski, sędzia ziemski woiewodstwa Nowogrodzkie(g)o, acz będąc na zdrowiu moim poniekąd niesposobnym, ale na pamieci i umysle moim dobrze zdrowy, poglądaiąc tesz na to, ze niepewnosć dni i wieków ludzkich smierc niespodziewanie zabiera, na to wszystko poglądaiącz, ten testament oświadczając, przezen na potomne czasy wolą moje sprawue z dobrym rozmysłem y uwazением mo im wprod tedy p(ana) Boga wszechmogące(g)o, stworzycielia nieba i ziemie wszelk rzeczy przez pana i odkupicielia moie(g)o pana Gezusa Krystusa pokornie prosze, aby na wielkosc niezliczonych złosci i grzechow moich, ktoremim cieszkó maiestat ie(g)o swiety obrazał, a na potepienie wieczna zarabiał i zasługował, nie pamiętaiącz i występkie moie, ze szodroblive(g)o<sup>18</sup> miłości swe(g)o swietye(g)o mnie darowawszy grzechy odpuscił i dał mi oglądac swięte miłosierdzie i miłosciwe oblicze swoie. A uchowawszy od piekła i mąk ie(g)o raczył mi dac duszne zbawienie i miedzy ie(g)o wybranemi wiecznie mieszkanie y tak poleciwszy dusze moie w miłościernie ręce pana moie(g)o ciało moje grzechami spliugawione za wyscim z niego ducha oddaiie ziemi niech w niej i zostawa, ktore małzonka moia mila pani Alexandra Piotraszewska z ych m(i)losciami PP rodzicami i dobrodziejami moimi y z PP bracią moią w ymieniu moim,

<sup>17</sup> У «Спісе-1»: «зрзеднєїсъм».

<sup>18</sup> У «Спісе-2»: «з szodroblive(g)o».

Dobromysliu w powiecie słoniemskim i w woiewodztwie Nowogrodzkiem leżącym na tamtym mieiscu, o ktorem malzonka moia miła pani Alexandra Piotraszewska odemnie wie w kościołku przeze mnie zbudowanym ewangelickim, na ktory kościołek zapisuie od ymienia mego Dobromyslia cztery włoki poddanemi osiadłych, a cztery I. 7v włoki puste z uchodami do puszczy Dobromyslskiei i do sianozęci nad rzeką Szarzą leżących, co za tym testamentem moim done(g)o kościala ma nalezec wiecznymi czasy sklep zmurowawszy przez ministra zboru krzescianskie(g)o ewangelickiego a z wezwaniem panow przyocioł i ubostwa s ceremoniami, temu czasowi służacemy krom wszeliakiey pompy pochowac maią. A cose dotycze dziatek moich milych, ][ z nią panią Alexandrą Piotraszewska, małzonką moią miłą spłodzonich, dwóch synow Władisława, Ludwika y corki miey Katrzyny Jewłaszewskich pozostałich, te w moc y w opieką panu Bogu y iey paniey małzonce mey miłey poruczam oddalaiąc od tey opieki panow braci moich rodonich y wszystkich krzewnich przyocioł moich prosząc je(g)o swiętey miłości, aby on błogosławil y wychował swych prawdziwych chwalców ymienia te(g)o swietye(g)o a jam moie rodzicielskie błogosławienstwo wcale im oddawam y onich upominam aby sie cwiczyli znajomosci pana Boga wszelakich ewangelickich chrescianskich gdiz temu wierze y wyznawam prawdziwą znajomosc pana Boga wszechmogące(g)o y aby w teyze wierze ewangelickiey zyli y wszelkiego błogosławienstwa Bozego pewni byli ktore bez wątpienia hoyne poznaią gdy mu sluzic będą umieli w tey wierze zyac statecznie majątnosc ke moie u Boga rozprawujac teize niewielie zostaie, abym miał wielkie dary Boze sobie liekko rozumiec a boią marnie tracic alie zem iei niemał iedno z błogosławienstwa Bozego a ucziwei wyslugi mey, tedy majątnosc Rosy, Jasanowice Podśedzką, z forwarkami do nich należącymi w powiecie Wołkowiskim leżące prawem przyrodzonym y według woli nieboszczyka sławniej pamięci je(g)o mosci pana Stanisława Piotraszewske(g)o, podstarosciego Wołkowiskie(g)o pana oica małzonki mei miley a dobrodzieia moiego tei paniei Aleksandrze Piotraszewskej do dzierzania przyszła, tak tez folwarki dwa, to iest ieden Swiecica od nieboszczyka je(g)o m(i)losci pana Jana Okunia y małzonki ie(g)o m(i)l(osci) xiezny Zofii Kroszynskiey mnie y małzonce mey paniey Aleksandrze Petraszewskej za spolną sume pieniędzy przedany y drugi folwark Iasanowicza nazwany Baczyński tez ww powiecie wołko wiśkim leżący ze wszystkimi przynależnosciami, tez tak ze za spolne pieniądze nasze s tąz pomienioną małzonka moią panią Aleksandrą Pietraszowską je(g)o m(i)l(osci) pana Jana Swaikowskie(g)o y u jej m(i)l(osci) Aleksandri Baczanki, I. 8 małzonki ie(g)o m(i)l(osci) wiecznością kupiony, tak tez majątnosc ymienie nasowane Dobromisl w powiecie Słoniemskim, woiewodztwie Nowogrodzkim leżące z dworem s poddanimi s pasznią z gruntami puszą y ze

## ДАРУС ВІЛІМАС

wszystkimi do nie(g)o przynaleznosciami, od jasnie wielmozne(g)o pana je(g)o m(i)l(osci) pana Alexandra Chodkiewicza, woiewody Trockie(g)o me(g)o m(i)l(osci) pana mnie do okupna pozvolone wiecznoscią dostał y u sławney pamieci nieboszyka je(g)o m(i)l(osci) pana Iwana Baka w pewney sumie pieniędzy bedacą okupione tedy te ymiona moie tak rozradzając ustawuie, iz po smierci moiety zastawszysie na wszystkich tych ymionach y folwarkach pomieniona małzonką moia miła pani Alexandra Pietraszewska Jaroszowa Jewłaszewska dzierząc ona wszelakich pozitkow z nich przychodziących na siebie uzywac ma y moc miec będzie nikomu scinszow, paszni zamienney<sup>19</sup> y ze wszyskich posilkow przychodzących niewiliczać sie, jednak ze ona małzonka moia z miłości sw(e)y macierinskiej ma na nauki y na potrzebi ich według uwazenia swe(g)o dawac onemi sie opiekac iako własna matka rodzicielka y opiekunka ziczliwa co wszystko poruczam wierze cnocie dobremu a bogoboynemu sumnieniu iey małzonki mey miley ze niwczym dziatek moich milich y swoich nie po krzywdzy a oni woli matki swey we wszystkim posłuszn byc mają cwicząc sie w boiazni bozey y wewselakich przystoynosciach chrescianskich, tak iakoby chwała naywiszszemu panu za błogosławienstwem iey od nich nie ustała a gdyż symu memu starszemu pomienionemu Władisłowi Jewłaszewskiemu z łaski mile(g)o pana Boga lata zupełne, to iest lat dwadziescia nastepowac będą, a on tez iuz do rządzenia maiętnosci sposobny będzie ktoremu teraz w tym roku terazniejszym tysiąc szeset dziewiętnastym wychodzi lat czternascie tedy ma małzonka moia miła z rąk y dzierzenia swego onemu postapic ymienie moie Dobromisl w powiecie Słonimskim woiewodzstwie Nowogrodzkim leżące, ktore on od niey, matki swey osiągnawszy statecznie trezwie w boiazni Bozey na niey ziąć dzierzec ma drugiemu synowi memu młodszemu Ludwikowi **I. 8v** Jewłaszewskiemu gdy takze do lat zupełnych dwudziestu przyjdzie, ktoremu teraz w tym roku terazniejszym lat 13 ma y powinna będzie małzonka moia miła onemu ustapic folwark ieden Iasanowicki po nieboszcziku je(g)o m(i)l(osci) panu Stanisławie Pietraszewskim, panu ojcu małzonki mojej ze wszystkimi do nie(g)o przynaleznosciami, na nie spadly, tak tez drugi folwark moj, nazwany Jasanowica Baczyński w powiecie wołkowiskim leżąci ze wszystkimi do nie(g)o przynaleznosciami, jako ia z nią, małzonką moją miłą ie(g)o m(i)l(osci) pana Jana Szwaikowskie(g)o y u paniey małzonki ie(g)o m(i)l(osci) wiecznoscią kupiwszy do to(g)o czasu dzierzącemi jestesmi ze wszystkim tym co jedno w tych folwarkach będzie ustapic ma wszak ze ci pomienieni synowie moi mieszkając na tich maiętno-

sciach od niey, pani małzonki mey miley a matki ich puszonich nie mają ludziom obczym wiecznoscią przedawac ani zastawowac zadnem prawem nikomu nie zawodząc, az do rowne(g)o działu miedzy nimi uczynione(g)o. Małzonki rosprawayu<sup>20</sup> a ona małzonka moia miła pani Alexandra Pietraszewska Jarossowa Jewłaszewska na ymieniu Rosi wiecznoscią po panu oycu im należącemu na selie Woydzewiczach, na gruntach Olszymowskich na włokach wołkowiskich y na wszystkich przykupach do tego imienia Rosi należącich, takze y na folwarku Święcickim w powiecie Wołkowiskim leżącim, ktori z nią małzonka moia miła za spolną sume pieniędzy u nieboszczika je(g)o m(i)l(osci) pana Jana Okunia y u pani małzonki ie(g)o m(i)l(osci) kupilismi wiecznimi czasi zostawac ma a to względem te(g)o ze maiętnosc iey oyczysta Jasanowica synowi moiemu Ludwikowi zostawac ma, rozumiejąc to o miłości iey ze ona tich maiętnosci nikomu inszem u obcemu mimo te dziatki swe ze mną spłodzone wiecznoscią nie pusti ani tez niiąką sumą pieniędżę oney nie obciasi oco iey małzonki mey miley pilno prosze aby te(g)o od dziatek moich z nią spłodzonich nie oddalała. Czorkę rosprawayu<sup>21</sup> o sie tez tknie corki mey miley pani Katarzinie Jewłaszewskiej z nią panią małzonką moją spłodzoney, ktorra zastawszysie po smierci moiety nie moze byc wiestszą sirotą, iako po **I. 9** zmarłym rodzicu, ktorą takze w opiece panu Bogu wszechmogacemu w opiece i w uczciwe teyzie małonce mei milei paniey Aleksandrze Piotraszewskej poruczam dzierząc, onie małonce mei miley iz one boiazni panskiet doczwiiczenia takowego, skąd by panu Bogu chwała a onei samei i przyaciołom naszym uciecha była wiesnie zaniecha. A gdy za łaską pana naiwysze(g)o za doiscem lat zupełnych corki mey daie człowieka poczciwe(g)o w stan swiety małzenski tedy tym testamentem moim tei corce mei miley zapisue i upewniam posag pewny s tych po mnie pozostałych maiętnosci moich izgotowey sumy, tak tesz s tych sum pieniędzy ktore są u liudzi roznich osob na zastawach obligach i recznych długach odemnie dane i pozyczone, te wszystkie sumy za obliganie mnie danemi małzonka moia u kazdego zastawnika i dłużnika mego za tym testamentem moim i obligami ma y wolna będzie dac posagu gotową sume pieniędzy trzy tysiące kop groszy lit(ewskich), a w wyprawie rzeczach ruchomich czwartą tysiąc kop groszy lit(ewskich) do te(g)o teyzie corce moiety miley zapisue dwanascie kubków srebrnych niskich złoci tich lizek srebrnych, tez złocistich tuzin jeden. Do to(g)o z tich ze sum pani małzonka

<sup>20</sup> Гэтыя два слова ўпісаныя пад спецыяльным значком † пазней, як і ў своеасаблівых «зносках».

<sup>21</sup> Гэтыя два слова таксама ўпісаныя пад спецыяльным значком † пазней, як і ў своеасаблівых «зносках».

<sup>19</sup> У «Cmice-2»: «gumienney».

moia dłuski moie ma zapłacic co komu po mnie winno zostanie. To iest u pana Krzysztofa Kamienskie(g)o oblig moj na pięc set kop gr(oszey) lit(ewskich), aliem iuz onemu oddał kop cztyrista a tilko na ten oblig sto kop gr(oszey) jemu wiенно zostaie. Je(g)o m(i)l(osci) x(iędzu) Mikołaiowi Niemczinowskiemu dziekanowi y plebanowi wołkowiskiemu złotich sze(s)set dwadziescia y pięc na oblig moy ktore pieniądze czescią na dług moy reczny od je(g)o m(i)l(osci) pozyczony, a częścią za czescią gruntow w Niemczymowiczach, a nad Jasonowica je(g)o m(i)l(osci) oyczyściem mnie wiecznoscią puszonich zostałem winni. A te dług wszystkie, ktore mnie rozne osoby są winni mianowicie. To iest u je(g)o m(i)l(osci) pana canclerza litewskiego(g)o dwa tysiąca złotich, u je(g)o m(i)l(osci) pana woiewody Trockiego(g)o tysiąc złotich, u je(g)o m(i)l(osci) pana Jana Chodkiewicza połtorą tysiąca złotich reczne(g)o długu, a na wsi Brostowickiej od nieboszyka pana wilenskiego(g)o zastawą puszone dwa tysiąca złotich. U pana Fiedora I. 9v Jewlaszewskiego(g)o, brata kogo trzysta osmdziesiąt na wsi Kamienicy zastawą od pani Sawickiej y jego syna iey m(i)l(osci) złotich 3000, a ręczne(g)o długu na obligi y listy 500 złotich na wsi Kolbowiczach od pani Pawlowej Wierszczaczy, podstolinej brzeskiej puszone zastawą 1000 złotich y pultrzecia sta złotich, u pana Andrzeja Samsonowskiego(g)o na oblig kop 60. U pana Piotra Jewłaszewskiego(g)o, brata złotich 130, a u pana Stefana Gronskiego(g)o 150 złotich. U pana Michała Symeona Wilhelmowicza 500 złotich, u Iwana Słąscica kop 300, u zięcia je(g)o Matfieja Ciechanowicza kop 200, ktorzy acz z Nowogrodka uciekli, iednak według prawa na osobach domach y placach ich przewiedzione(g)o, u pana Jana Balcerowicza kop 30, u je(g)o m(i)l(osci) pana Jerzego Zawiszy czerwonich złotich 20, u pana Szymana Nowoszy 200 złotich, u pana Jana Gruszewskiego(g)o szwagra me(g)o — 400 złotich na trzech służbbach ludzi w Boracinię w Nowogrodzkim powiecie, to zona moia na swoie ymie zakupiła. U pana Andrzeja Miniewskiego(g)o złotich 327, u pana Daniela Radwana złotich 250. U je(g)o m(i)l(osci) pana Jakuba Proszczickiego(g)o, sędziego(g)o wilenskiego(g)o złotich 40, u pana Abrama Hoszkiewicza, zyda horodzyskiego(g)o dług na dwa obligi ie(g)o mnie danich mianowany dochodzic ma. U Zelka Michalewicza, arendarza Szeressewskiego(g)o kop 35, a z strony Morduchaiewicza arendarza Horodziskego(g)o kop 54, u pana Ostafieja Onichimowskiego(g)o na oblig kop 20, ale winien kop 35, u Jasfilia na list kop 23, gr(oszey) 10. Ktore te wszyskie długи zwysz mianowane y insze według obligow y rekognicyi roznich osob, ktore by sie tu nie mianowali, ma ona małzonka moia, odyskawszy do rąk y wolne(g)o szafunku swe(g)o wziąć y to na pozitek swey y dziatek swoich obracac tezye małzonce mey miłey pani Aleksandrze Piotraszewskiej w tich wszystkich pomienionich majątkosciach, folwarkach moich tak w Dobromislu, w Święcici, w Jasonowicy, y Rosi wszystką majątkoscią

moia ruchomą będącą pieniądze gotowe, złoto, srebro, perła, koberce y oponi, cyn, miedz, konie, bidło rogate y nierogate, z pasznią w gumnach złozoną, w poliach zosianą y w swirnach zsiapaną gotową y wszystek sprzęt domowy od mała do wielu, iakim kolwieku sposobem majątkosc ruchoma wszelaka nazwana y mianowana byc moze, małzonce mey miłey daie, daruie y wieczne czasy zapisuje, kromia co ona małzonka moia za doysciem lat ich s temi majątkosciami, odemnie im mianowanemi z dobrey woli y miłości swej ma macierzynskiey I. 10, to przy nich zostać ma. Tak tez co teraz w tym roku terazniejeyszym wyprawui do Królewca z zytem wicin trzy, za to zyto co pan Bog z łaski swej za szesliwym zwrocieniem pieniądzy da otrzymac, te wszystkie pieniądze ona, małzonka moia ma do rąk soich wziąć y one na potrzebe swa y na potrzebe dziatek naszych spolnych obracac w czym ieu nikt przeskody czynic nie ma st. Co sie tknie szat moich tak sukiennich iako y iedwabnic y futrami roznemi podsztitach tedy co będzie ruzumiała małzonka moia zeby to bez szkody dziatek moich była one do lat moich dochowac ma. A coby przez tak długi czas leżąc zepsowac sie miało tedy ona małzonka moia poprzedawszy to co za nie wezmie powinna będzie im gdy lat dorostą ku ich ze ochędstwu oddac rzynsztunek<sup>22</sup> moj wojenny małzonka moia miła w całosci do lat synow moich dochowac ktorim ca synowie moi po połowicy miedzy sie podzielic mają do te(g)o tym ze synom moim zapisuje po szesciu kowszow moich y po tuzinu lizek srebrnych złocistich szable moją sztyrkimi braycaromi zapisują synowi moiemu starszemu Władisławowi, a drugą szable moją tez złocistą węgierską z waskimi braycarami zapisuje synowi memu młodszemu Ludwikowi. Co sie tez dotycze sług y czeladzi mojej ktorzy mi służą s tich kazdemu małzonka moia według usciwych posług ich zasłużone ma zapłacic y nagrode uczynic według rejestru me(g)o ktore(g)o z nich co odemnie mianowicie oddac napisano y naznaczono będzie niektórym y nad ich zasłużone po dziesiątku złotich a iest zwykłosc małzonkach pozostalich wdowom y potomkom naznaczac y opisowac testamentem opiekuny dla wszelakiej obrony w sierocwie, ich do ktorey opieki ich m(i)losci on panom rodzicom dobrodzieliow moich milich tim testamentem moim przyszłoby mi slusznie łaski ich m(i)losci używać, lecz iz dla podeszlicz let ich m(i)losciwym tym ich m(i)losci molestować mi sie nie zeszło, mając całą nadzieję w łasce y miłości ich m(i)losci rodzicielskich tim sirotom powinney małzonce mey miłej y działkom mym miłym m(i)losciwemi pany y dobrodzieliami będą o co ich m(i)losci unizenie y pokorne prosze takze ich m(i)losci panow

<sup>22</sup> У «Cnice-1»: «rensztunek».

bracią moją rodzoną od tey opieki oddalit co mi słuszne przyczyny uczynic ukazały uczynyc, ze z oyczyszny moiej ieszcze nic maiętnosci nimam, jedno to, co z laski Bozey za wziętkiem po małzonce mey miley własne(g)o starania **I. 10v** y nabicia me(g)o z nią spolne(g)o, lecz upatruiąc, ia to aby ona małzonka y miłe dzieci moie dla wszelakiey obrony z wsiakich kolwiek doległosciah swych mieli do obrony ucieczki tym testamentem moim opisaie y naznaczam po panu Bogu ratunkiem uprzeynią opieką ich m(i)l(osci) nie zabawiając obroncami iey małzonce mey i dzieciom moim ich m(i)l(osciow) jasnie wielmożniich moich m(i)l(osciwych) panow, jego m(i)l(osci) pana Jana Karolia Chodkiewicza, woiewode wilenskie(g)o hetmana najwisze(g)o Wielkiego X(iestw)a Lit(ewskiego) je(g)o M(i)l(osci) pana Alexandra Chodkewicza woiewode trockie(g)o, jeg(o) m(i)l(osci) pana Mikolaia Tryzn podkomorze(g)o słonińskie(g)o a je(g)o m(i)l(osci) pana Jana Swaikowskie(g)o, ktorzich ich m(i)l(oscey) moich m(i)l(ich) panow i dobrodzieow unizonem a pokornie proszoni moiemi prosze, aby ich moje dla małogodnych zasług moich, ale z miłościwych łask swich pan skich małzonce y dzieciom moim po mnie osierociatim o czym by sia o ich m(i)l(oscey) sprozbami moiemi uciekały m(i)l(osciwemi) pani y obroncami byc raczyli, za to ich m(i)l(osciom) moim m(i)l(ym) panom pan Bogu kozną łaską swą płacic będzie a przy sprawowaniu te(g)o testamentu me(g)o przez krotkosc czasa nie mogąc ia miec y sposobic urzędu zupełne(g)o zemskie(g)o ani grodzkie(g)o iedno mając przy sobie na ten czas osobę duchowną, je(g)o m(i)l(osc) x(iezia) Mikołaja Niemczinowicza dziekana y plebana wołkowiskie(g)o y dwuch osob urzędowych, tacy est je(g)o m(i)l(osci) Jerze(g)o Masalskie(g)o, podstaroscie(g)o wołkowiskie(g)o, a je(g)o m(i)l(osci) pana Szymana Horodecskie(g)o pisarzą zemskie(g)o Wołkowiskie(g)o, a je(g)o m(i)l(osci) pana Mikołaja Narbutowskie(g)o y je(g)o m(i)l(osci) pana Macieja Jaskołda, panów przyjaciół moich, po woli mej do te(g)o testamentu me(g)o wpisac y za ustną y za oczewistą prozba moia ręce swe podpisac y pieczęci przyłożić do te(g)o testamentu me(g)o raczyli. A ja wprzod do nie(g)o ręce mojej własną podpisawszy y pieczęcz moie do nie(g)o przyłożyszyły, zostało y daie do rąk małzonce mey miley pani Aleksandrze Pietraszewskiey y dzieciom moim miłym mianowicie wyszey opisanym. Pisan w Rosi roku 1619 marca 16 dnia.

Jarosz Jewłaszewski, sędzia ziemski Nowogrodzki ręką moją własną na ten testament moy we wszystkim według woli moiej napisany y sprawiony y juz do napisanie(g)o podpisawszy y zapieczetowawszy zostawie. [U tego testamentu pechaty prytisnenych szesć, a podpisem rukę tak же szesć, tymi słowy podpisany sуть. Jarosz Jewłaszewski, sędzia ziemski Nowogrodzki, ręką moją własna ten testament moy we wszystkim według woli moiej napisany y sprawiony juz do]

napisanie(g)o podpisawszy y zapieczetowawszy zostawie. Za ustną prozbą je(g)o m(i)l(osci) pana Jarosza Jewłaszewskiego, sędzie(g)o ziemskie(g)o Nowogrodzkie(g)o będąc wiadomy woli iego ostatniej rozradzenia pieczęć przyłożył y rękę podpisał: xiądz Mikołaj Niemczynowicz, pleban wołkowyski exscepta religionis causa, wiadomym będąc za ustną prosbą je(g)o m(i)l(osci) pana sędzie(g)o Nowogrodzkie(g)o pieczęć swą przyłożył y rękę podpisał: Jerzy Mosalski, przy sprawowaniu tego testamentu będąc y za ustną prosbą je(g)o m(i)l(osci) pana sedzie(g)o nowogrodzkie(g)o pieczęć przyłożył y rękę swą podpisał: Szymon Horodelski, pisarz; oczewisto proszony pieczętarz od je(g)o m(i)l(osci) pana sędzie(g)o Nowogrodzkie(g)o do tego testamentu Mikołay Narbutowski ręką; oczewisto pieczętarz proszony od je(g)o m(i)l(osci) pana sędzie(g)o do te(g)o testamentu Maciey Iaskołd. Któryż же tom testament zo всею rечью w nem помененоу, za потребованем e(r)o m(i)l(o)sti p(a)ni Евлашевскoe, судиное земское Новгородское через p(a)na Нарбутовского до книг кгродских волковысских ест уписан. А по уписанью и сесь видымус с книг под нашыми печатьми stronie потребуючай ест выданъ. Писан у Волковыску. Юри Мосальский, подстаростий волковысский подpisal (x) скорыкговал с книгами Побочубу]

#### Пераклад:

[Выпіска з гродскіх книг гаспадарскага ўрада Ваўкаўскага старства.

У год ад нараджэння Божага сына 1619, 6 траўня.

На сесіях гродскага суда, якія прыпалі на першы дзень гэтага ж месяца і адбываліся ў Ваўкаўску, перед намі, падстарастам Юрыем Масальскім, суддзём Янушам Масальскім, пісарам Аляксандрам Снарскім, ураднікамі гродскага суда Ваўкаўскага павета, ад яго міласці пана Андрэя Войны, крайчага ВКЛ і ваўкаўскага старасты, высаджаных дзеля судовых спраў, асабіста стаяў гаспадарскі зямянін Ваўкаўскага павета пан Мікалай Нарбutoўскі. Ён апавеў і падаў да запісання ў книгі тастамент нядаўна пакінуўшага гэтых свет слáўнай памяці нябожчыка яго міласці пана новагародскага земскага суддзі Яраша Еўлашоўскага і прасіў ад імя жонкі нябожчыка яе міласці пані Аляксандры Петрашэўскай Ярашавай Еўлашоўскай, каб гэты тастамент з усім, што ў ім узгадана для жонкі яго міласці пана Новагародскага земскага суддзі і нашчадкам нябожчыка, было ўпісана ў ваўкаўскія книгі. Мы, гродскі суд, гэты тастамент агледзелі і выслушалі яго чытанне, па патрабаванні прыяцеля жонкі новагародскага земскага суддзі пана Мікалая Нарбutoўскага, гэты тастамент прынялі да ведама нашага суда і загадалі яго ўпісаць у

ваўкаўскія гродскія кнігі. А пры ўпісанні ў кнігі гэты тастамент запісаны так слова ў слова].

### I. 7 У імя Айца і Сына і Духа святога. Амэн.

З-за того, што на свеце ніякая реч не ёсьць дасканалай і трывалай але ўсё псуеца, так і сам чалавек спадзяеца на смерць, але даклада на і непазбежна патрапляе пад Божы суд і паўстанне з мёртвых, гэта ніводнага народжанага на свет не можа абысці. Тому кожны павінен быць гатовы да гэтага не толькі пасля працаў, якія пан Бог дае зведаць з асаблівай ласкі і свайго святога дабраславення, але і сярэднім і маладым узросце. А таму я, Яраш Фёдаравіч Еўлашоўскі земскі суддзя Новагородскага ваяводства, хоць і ў нялепшым здароўі, аднак памяццю і розумам маім добра zdаровы, зважаючы таксама на тое, што няпэўнасць дзён і жыцця чалавечых смерць забіра неспадзянавана, на гэта ўсё зважаючы, гэтым тастаментам сведчу, гэтым на будучыя часы сваю волю выказываю з добрай развагай і павагай маёй пана Бога ўсёмагутнага, стваральніка неба і зямлі, усіх рэчаў і адкупіцеля майго пана Ісуса Хрыста, пакорліва прашу, како мноства маіх незлічоных кръдуаў і грахоў, якімі я абражают яго святую веліч і гэтым зарабіў ды заслужыў вечнае асуджэнне, не прыгадваў мае правіны, з-за сваёй святой міласэрнасці мне дараваўшы адпусціў грахі і дазволіў мне бачыць сваю тую міласэрнасць і літасціў свой твар. А, вызваліўшы ад пекла і яго пакутаў, пажадаў бы мне даць душэўнае збаўленне і сярод выбранных ім вечнае жыццё і так даверыўшы маю душу ў міласэрныя рукі майго пана, маё цела забруджанае грахамі, пасля выходу з яго духу, аддаў бы яго зямлі і няхай яно там і застаецца. Яго мая мілая жонка пані Аляксандра Петрашэўская з іх міласцімі родзічамі і дабрадзеямі маімі і з маімі братамі ў маентку маім Дабрамыслі ў Слонімскім павеце Новагородскага ваяводства, у tym месцы, пра якое мая мілая жонка Аляксандра Петрашэўская ад мяне ведае, у пабудаванай мною евангеліцкай цэрквой, якой я запісваю ад свайго Дабрамысьльскага маентка 4 валокі з аседлымі падданымі, а 4 валокі пустыя з уваходамі ў Дабрамысьскую пушчу і на сенажаць над ракой Шчарай, што паводле гэтага майго тастаменту гэтamu храму павінна належаць на вечныя часы. Міністру хрысціянскага евангеліцкага збору змураваць у ёй склеп і, запрасіўшы паноў прыяцеляў і нябогаў з усімі належнымі ў гэты дзень цырымоніямі, але без ніякай помпы, маюць мяне пахаваць. А што датычыць маіх мілых дзетак, народжаных з ёй, маёй мілай жонкай пані Аляксандрай Петрашэўскай, двух сыноў Уладзіслава, Людвіка і дачкі Кацярыны Еўлашоўскіх, дык на волю і апекаванне пана Бога і яе, пані жонкі маёй мілай, пакідаю, аддзяляючы ад гэтага апекавання паноў маіх братоў і ўсіх сваіх крэўных ды

сяброў, просячы яго святой літасці, каб ён дабраславіў і выгадаваў сваіх сапраўдных ушанавальнікаў яго святога імя, а сваё бацькава дабраславенне цалкам ім аддаю і ім нагадваю, каб спазнавалі пана Бога ў хрысціянскай евангеліцкай веры, бо я ў гэта веру і вызнаю правільнае спазнанне пана Бога ўсёмагутнага, і каб яны ў той жа евангеліцкай веры жылі і былі ўпэўненыя ў Божым дабраславенні, якое без сумнення щодра спазнаюць, калі будуць умесьці яму служыць, у гэтай веры жывучы. Маёй маёнасці ў Бога няшмат застаецца, каб маглі лёгка для сябе зразумець вялікія Божыя дары і баяліся б іх змарнаваць, але распараджаючыся гэтым адно толькі дзеля Божага дабраславення і майго ласкавага служэння. Тады маенткі Росы і Ясановічы Падсяндкоўскія з фальваркамі, да іх належачымі ў Ваўкаўскім павеце, па прыроджаным праве і паводле волі нябожчыка, слайней памяці яго мосці пана ваўкаўскага падстарасты Станіслава Петрашэўскага, пана бацькі маёй мілай жонкі і майго дабрадзея, той пані Аляксандры Петрашэўскай да валодання адышлі. Таксама два фальваркі, гэта значыць Свеціца, прададзены нябожчыкам яго міласцю панам Янам Акунём і яе міласцю яго жонкай князёўнай Сафіяй Крошынскай мне і маёй жонцы пані Аляксандры Петрашэўскай за агульную суму грошай, і другі фальварак Ясановічы, празваныя Бачынскімі, таксама ў Ваўкаўскім павеце, з усімі прыналежнасцямі, таксама за нашыя супольныя грошы з тут згаданай жонкай маёй пані Аляксандрай Петрашэўскай куплены ў яго міласці пана Яна Швайкоўскага і ў яе міласці Аляксандры Бачанкі, жонкі яго міласці, навечна куплены. Таксама і маёнасць, маентак, названы Дабрамыслем у Слонімскім павеце Новагородскага ваяводства з дваром, з падданымі, з пашай, з зямлём, пушчай і з усімі яго прыналежнасцямі, у яснавильмажнага пана яго міласці пана троцкага ваяводы Аляксандра Хадкевіча, майго пана дазволенны выкупіць і навечна мне адышоўшы і ў слайней памяці нябожчыка яго міласці пана Івана Бака за пэўную суму грошай выкуплены. Тады гэтыя мае маенткі так вырашаю раздзяліць, каб пасля маёй смерці на ўсіх гэтых маентках засталася згаданая мая мілая жонка Аляксандра Петрашэўская Ярашава Еўлашоўская, атрымліваючы ўсякі прыбытак, які ад іх прыходзіць, мае для сябе выкарыстоўваць і мець моц нікому чыншаў, заменай пашы і з усіх атрыманых прыбыткаў не вылічваючы. Аднак яна, мая жонка, са сваёй мацярынскай міласці мае для навукі і на іх патрэбы паводле свайго погляду даваць, імі апекавацца, як сапраўдная маці-парадзіцелька і зычлівая апякунка. Усё гэта даручаю веры, цноце, добраму і богабаязнаму, яе, маёй мілай жонкі, сумленню, каб ні ў чым маіх і сваіх любых дзетак не пакрыўдзіла, а яны волі сваёй маці ва ўсім павінны слухацца, застаючыся ў божым страху і ва ўсіх хрысціянскіх прыстой-

насцях так, каб хвала найвышэйшаму пану і яго дабраславенію імі не спынялася. А калі мой старэйшы сын, згаданы Уладзіслаў Еўлашоўскі, з ласкі мілага пана Бога дасягне паўналецця, г. зн. яму споўніцца 20 гадоў і ён будзе ўжо здольны кіраваць маё масцию, яко му ў гэтым 1619 годзе спаўняеца 14 гадоў, тады мая мілая жонка з рук і дзяржання свайго павінна будзе яму саступіць мой маёнтак Дабрамысьль у Слонімскім павеце Новагародскага ваяводства, якім ён, ад яе, сваёй маці, атрымаўшы, пастаянна цвяроза Божым страху павінен будзе кіраваць. Другому свайму, малодшаму сыну Людвіку Еўлашоўскаму, калі яму таксама споўніцца поўны 20 гадоў, якому цяпер у гэтым годзе 13 гадоў, павінна будзе мая мілая жонка саступіць адзін Ясановіцкі фальварак, які адышоў ёй з усімі прыналежнасцямі пасля смерці нябожчыка яго міласці пана Станіслава Петрашэўскага, пана бацькі моей жонкі, а таксама другомой фальварак, названы Ясановічамі Бачынскімі ў Ваўкавыскім павеце з усімі яго прыналежнасцямі, які я са сваёй мілай жонкай купіў навечна ў яго міласці пана Яна Швайкоўскага і пані жонкі яго міласці. А да гэтага часу мы ўласнікі, з усім тым, што ў гэтых фальварках ёсць, яна павінна саступіць.

Тым не менш, гэтыя мае згаданыя сыны, якія жывуць у гэтых маёнтках, ад яе пані, моей мілай жонкі і іх маці, перададзеных, не павінны іх чужым людзям прадаваць навечна, ніяк закладаць ні па якім праве, ні нават пароўну дзяліць сярод іх саміх. Жонцы кажу зрабіць, а мая мілая жонка пані Аляксандра Петрашэўская Ярошава Еўлашоўская ў Роськім маёнтку, які пасля пана бацькі ёй навечна прыналежыць, у сяле Вайдзевічы, у Альшымоўскіх уладаннях, на ваўкавыскіх валоках і ва ўсіх прыкупах, якія гэту му маёнтку належыць, а таксама ў Свянціцкім фальварку ў Ваўкавыскім павеце, які мы з моей мілай жонкай за супольную суму грошай купілі ў нябожчыка яго міласці пана Яна Акуні і яго міласці жонкі, на вечныя часы павінны застацца. А гэта таму, што яе вотчынны маёнтак Ясановічы павінен застацца майму сыну Людвіку, разумеючы гэта як яе ласку, каб яна гэтых маёнткаў нікому іншаму чужому не адпусціла, апрач гэтих сваіх дзетак, са мной нажытых, навечна не прадавала, і каб ніякай сумай грошай у заклад іх не абцяжарвала, пра што яе, маю любую жонку, пільна прашу, каб гэтага ад маіх дзяцей, з ёй нажытых, не аддзяляла. Пра дачку кажу: што датычыць моей мілай дачкі пані Кацярыны Еўлашоўскай, нажытай з пані жонкай моей, якая пасля моей смерці не можа быць вечнай сіратой, як пасля памерлага бацькі, яе таксама на апекаванне пана Бога ўсёмагутнага і ў ласцы той жа мілай моей жонкі пані Аляксандры Петрашэўской даручаю трывамаць. Гэта моей мілай жонцы з богабаязансці і павагі да Бога, з-за чаго пану Богу была б хвала, а ёй самой і нашым прыяцелям

была б вечная радасць. А калі з ласкі найвышэйшага пана споўніцца паўнагоддзе моей дачкі, ёй будзе дадзены паважаны чалавек для святога шлюбнага стану, тады паводле гэтага свайго тастаменту гэтай моей мілай дачкэ запісваю і забяспечваю пэўны пасаг з гэтых пасля мяне засталых маіх маёнткаў і з наяўных грошай, а таксама з тых грашовых сумуў, якія ёсць у розных людзей у закладах, распісках і ў рэчавых даўгах, мной дадзеных і пазычаных. Тыя ўсе сумы, мной дадзенныя пад распіску, мая жонка ў кожнага майго закладчыка і даўжніка паводле майго тастаменту і распісак павінна і свабодная будзе даць пасагу наяўнымі грашымі суму ў тры тысячы коп літоўскіх грошаў, а рухомымі рэчамі — чацвёртую тысячу коп літоўскіх грошаў. Да таго ж таксама той жа моей мілай дачкэ запісваю дванаццаць срэбных пазалочаных нізкіх кубкаў, срэбных лыжак, таксама пазалочаных, адзін тузін. З гэтых жа сумуў пані жонка мая даўжкі мае павінна заплаціць, што каму пасля мяне застанецца. Гэта значыць, у пана Крыштафа Каменскага мая распіска на пяцьсот коп літоўскіх грошаў, але яму я ўжо аддаў чатырыста коп і па гэтай распісцы я застаюся яму вінен толькі сто коп грошаў. Яго міласці ксяндзу Мікалаю Немчыноўскаму, ваўкавыскаму дэкану і плябану, шэсцьсот дванаццаць пяць злотых па моей распісцы, гэтыя гроши часткова за доўг, ад яго міласці пазычаны, а часткова за час тку земляў у Немчыновічах ля Ясановічаў, якія для яго міласці вотчынныя і мне навечна пакінутыя, застаюся вінен. А гэта ўсе пазыкі, якія мне засталіся вінныя розныя асобы. Гэта значыць, у яго міласці пана літоўскага канцлера — дзве тысячы злотых, у яго міласці пана троцкага ваяводы тысяча злотых, у яго міласці пана Яна Хадкевіча паўтары злотых пазыкі рэчавага доўгу, а ў вёсцы Браставіцкай у нябожчыка пана віленскага кашталяна закладам дзве тысячы злотых. У пана Фёдара Еўлашоўскага, майго брата, трыста восемдзесят коп. У вёсцы Камяніцы як заклад у пані Савіцкай і ў сына яе міласці 3000 злотых, а рэчавага доўгу і задатку паводле распісак і лістой 500 злотых. У вёсцы Калбовічы ў пані Паўлавай Верашчакі, жонкі берасцейскага падстолія, пакінута закладам 1250 злотых. У пана Андрэя Самсаноўскага па распісцы 60 коп. У пана Пятра Еўлашоўскага, брата, 130 злотых, а ў пана Стэфана Гронскага 150 злотых. У пана Міхала Сімяона Вільгельмовіча 500 злотых, у Івана Слонішчыца 300 коп, у ягонага зяця Мацвея Цехановіча 200 коп, якія хоць з Новагародка ўцяклі, але паводле права на іх дамы і надзелы пераводзіцца. У пана Яна Бальцаровіча 30 коп. У яго міласці пана Юрія Завішы 20 чырвоных злотых, у пана Шымана Навошы 200 злотых, а ў пана Яна Грушэўскага, майго швагра, — 400 злотых на трох службах людзей у Бараціне Новагародскага павета, гэта мая жонка купіла на сваё імя. У пана Андрэя Мінеўскага 327 злотых, у

пана Даніэля Радвана 250 злотых. У яго міласці пана Якуба Прапшицкага, віленскага суддзі, 40 злотых, у пана Абрама Гашкевіча гарадзішчанска жыда, доўг па дзвюх распісках, ім мне дадзеных павінен быць спагнаны. У шарашоўскага арандатара Зелькі Міхалевіча 35 коп, а з боку Мардухаевіча, арандатара з Гарадзішча, 54 капы. У пана Астафея Аніхімоўскага па распісы 20 коп, але вінаваты 35 коп, у Ясфілія паводле ліста 23 капы і 10 грошаў. Усе гэтая даўгі вышэй згаданыя і іншыя паводле распісак і пацвярджэння розны людзей, якія тут не згаданыя, павінна мая жонка, спагнаўшы сабе свабоднае распараджэнне, ўзяць і выкарыстаць гэта на сваю і сваі дзяцей карысць. Той жа маёй мілай жонцы пані Аляксандры Петрашэўской у тых усіх маіх згаданых маёнтках, фальварках, у Дабрамыслі, Свянціцы, Ясановічах і Росі, усю маю рухому маёmacь — наяўныя грошы, золата, срэбра, жэмчуг, кілімы, волова, медзы, коней, рагатую і нерагатую жывёлу, са зборжам, складзеным у гумнах, засеянным у паліях і ссыпаным у свірнах, і ўсё маё хатніе начынне, ад малога да вялікага, як бы рухомая маёmacь ні была названая сваёй мілай жонцы даю, дарую і на вечныя часы запісваю, апроч того, што мая мілай жонка, калі дзеткам споўніцца паўнагоддзе, тых маёнткаў, якія я дзеткам згадаў, са сваёй добрай волі і матчынай ласкі павінна пакінуць ім. Таксама цяпер у гэты год у Карабяве адплываюць тры віціны з жытам, і за гэтае жыта, калі пан Бог сваёй ласкай паспяхова дазволіць ім вярнуцца, гэтыя ўсе грошы яна, мая жонка, павінна ўзяць сабе і можа іх выдаткоўваць на патрэбы свае нашых агульных дзетак, у чым нікто ёй не можа перашкаджаць. Што датычыць маёй вонраткі, як суконнай, так і шаўковай і рознымі футрамі падшытай, тады, гэта як вырашыць мая жонка, каб для маіх дзетак было захавана. А што, за доўгі час лежачы, сапсовалася б, тады мая мілай жонка іх прадасць і грошы, за гэта ўзятыя, павінна будзе ім аддаць, калі падрастуць. Рыштунак мой ваенны мая мілай жонка павінна захаваць у цэласці для маіх сыноў, што яны, гэтыя сыны, павінны падзяліць паміж сабой напалову. Да таго ж гэтым жа майм сынам запісваю па шэсць сваіх каўшоў і па тузіне срэбных пазалочаных лыжачак. Шаблю маю з шырокім брайцарамі<sup>23</sup> запісваю свайму старэйшаму сыну Уладзіславу, а другую маю шаблю, таксама пазалочоную венгерскую, з вузкім брайцарамі запісваю свайму малодшаму сыну Людвіку. Што датычыць маіх слуг і чэлядзі, якія мне служаць, з іх кожнаму мая жонка па іх заслужаных паслугах павінна заплаціць і ўзнагародзіць паводле майго реестра, па якім катораму з іх што ад мяне будзе запісана і прызначана, гэта

<sup>23</sup> У арыгінале — *braycary* — петлі, на якіх да пояса прывешваецца меч.

значыць некаторым звыш заробленага імі па дзясятку злотых. А паколькі ёсьць звычай жонкам, удовам і нашчадкам прызначаць і тастаментам апісваць апекуноў для ўсякай абароны ў іх сіроцтве, дык належала б да гэтага апекавання прасіць паноў маіх бацькоў гэтым тастаментам такімі быць і ласкава іх міласцяў прасіць, але дзеля іх паважнага веку гэтым іх міласці мне непакоіць не належыць. Маючы ўсю надзею на ласку іх міласцяў бацькоў і да гэтых сіротаў, маёй мілай жонкі і маіх любых дзетак добра сардэчнымі панамі і дабрадзеямі быць, чаго іх міласцяў прыніжана і пакорліва прашу. Таксама іх міласцяў маіх родных братоў прашу ад гэтага апекавання аддаліць, зрабіць гэта мяне змусілі грунтоўныя прычыны, што са сваёй вотчыны я яшчэ не атрымаў ніякай маёmacі, толькі тое, што з Божай ласкі я атрымаў ад сваёй мілай жонкі і з уласнага старання і з майго супольнага з ёй набыцця. Але прадбачачы тое, каб мая жонка і любая мае дзетак для ўсякай абароны ад усякіх клопатаў мелі прытулак, гэтым сваім тастаментам апісваю і прызначаю апекай пад ласкай пана Бога іх міласцяў абаронцаў для гэтай маёй жонкі і маіх дзетак яснавяльможных маіх міласцівых паноў, яго міласць пана Яна Карабяве Хадкевіча, віленскага ваяводу, найвышэйшага гетмана ВКЛ, яго міласць пана Аляксандра Хадкевіча, троцкага ваяводу, яго міласць пана Мікалая Трызну, слонімскага падкаморыя і яго міласць пана Яна Швайкоўскага, і іх міласці маіх мілых паноў і дабрадзеяў прыніжана і пакорліва прашу, каб іх міласці не з-за малавартых маіх заслуг, а дзеля міласцівых сваіх панскіх ласкаў да маёй жонкі і маіх дзетак, якія засталіся пасля мяне сіротамі, з чым бы толькі яны да іх міласцяў са сваімі просьбамі ні звярнуліся б, каб былі любымі панамі і абаронцамі. За гэта іх міласцям майм мілым панам пан Бог кожнай ласкай сваёй адплаціць. А рыхтуючы гэты свой тастамент і дзеля сцісласці часу не могуучы склікаць ні ўсяго земскага, ні замкавага суда, толькі маючы ля сябе на гэты час духоўную асобу, яго міласць ксяндза Мікалая Немчыновіча, вайкавыскага дэкана і плябана, і двух службовых асобаў, гэта значыць, яго міласць вайкавыскага падстарасту Юрыя Масальскага і яго міласць пана вайкавыскага земскага пісара Шымана Гарадзельскага, а таксама яго міласць пана Мікалая Нарбутоўскага і яго міласць пана Мацея Яскалда, маіх паноў прыяцеляў, якія па маёй волі на гэтым майм тастаменце згадзіліся па маёй вуснай просьбе падпісацца і прыкладзіць свае пячаткі. А я перш за ўсё сваёй рукой тастамент падпісаў і прыкладзіць сваю пячатку, пакідаю і даю ў руکі сваёй мілай жонцы пані Аляксандры Петрашэўскай і сваім мілым дзеткам, вышэй апісаным. Напісана ў Росі 16 сакавіка 1619 г.

Яраслав Еўлашоўскі, Новагародскі земскі суддзя, маёй уласнай рукою гэты тастамент мой, усім паводле маёй волі напісаны і падрыхтаваны.

## ДАРУС ВІЛІМАС

таваны падпісаны, напісанае падпісаўшы і з прыкладзенай пячаткай пакідаю.

[Да гэтага тастаменту прывешаныя шэсць пячатак а подпісаў таксама шэсць, падпісана такімі словамі: Яраш Еўлашоўскі, Новагародскі земскі суддзя, сваёй рукой ва ўсім ім паводле сваёй волі напісаны і складзены, сваёй рукою падпісаны і з прыкладзенай пячаткай пакідаю. Па вуснай просьбe яго міласці пана Новагародскага земскага суддзя Яраша Еўлашоўскага, ведаючы яго апошнюю волю, пячаткі прыклалі і рукой падпісалі: ксёндз, плябан ваўкаўскі Мікалай Немчыновіч [як выключны рэлігійны выпадак]<sup>24</sup>, па вуснай просьбe яго міласці пана Новагародскага суддзя прыклаў пячатку і рукой падпісаў; Юрый Масальскі; быгў пры падрыхтоўцы гэтага тастаменту і па вуснай просьбe яго міласці пана новагародскага суддзя пячатку прыклаў і сваёй рукой падпісаў; Шыман Гарадзельскі, пісар; сам прошаны яго міласцю панам новагародскім суддзей прыкладацель пячаткі да гэтага тастаменту Мікалай Нарбutoўскі, сваёй рукой; яго міласцю панам суддзём прошаны прыкладацель пячаткі да гэтага тастамента Мацей Яскалд. Гэты тастамент з усім, што ў ім згадана, па патрабаванні яго міласці пані Еўлашоўскай, жонкі новагародскага земскага суддзя, праз пана Нарбutoўскага ў книгі ваўкаўскага замкавага суда ўпісаны. А пасля ўпісання тастаменту і гэтая выпіска з книг з нашымі пячаткамі выдадзена патрабуючаму боку. Пісана ў Ваўкаўску.]

Ваўкаўскі падстараства<sup>25</sup> Юрый Масальскі, падпісаў, зверыў з книгамі Пачобут.]

Пераклаў з літоўскай мовы Алеся Mікус паводле: Vilimas D. Naučarduko žemės teisėjo Jarošo Jevlašauskio (1578—1619) testamentas // Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. 2008. Vol. 71. P. 30—39.

<sup>24</sup> Exscepta religionis causa.

<sup>25</sup> У «Спісе-2» засталася малая пячатка Ю. Масальскага на правым баку спіса, паралельна з яго подпісам.

## **SUMMARY. №2 (147). 2016**

cipis Iosephi Alexandri e ducibus Prussiis Jablonowski, palatini Novogrodensis. Leopoli, 1759.

The study is translated into Belarusian for the first time. It is one of the most interesting histories of the Belarusian towns published in 18<sup>th</sup> century.

An article by a Lithuanian historian **Darius Vilimas** “The Officials Of Powiat Nobility Courts Of The Grand Duchy Of Lithuania In 1566—1588 (the First Generation Of Powiat Nobility Court Lawyers)” is dedicated to the question of training of professional lawyers of powiat level between the publications of the Second and the Third Statutes of Lithuania.

Another article by **Darius Vilimas** “The Last Will And Testament Of Navahrudak Powiat Judge Jaraš Jeūlašeŭski (1578—1619)” is an analysis of this historical document (the complete text of the document is also published with a Belarusian translation).

A study by a historian of the book and philologist **Mikalaj Nikalajeŭ** from Saint-Petersburg “The Book Of Miracles Of The Navagradač Icon Of The Virgin, As A Historical Relic Of 17<sup>th</sup> Century. Of Jesuits And Miracles Of Navagradač History Which Perished And Which Survived” is dedicated to a work written in 1673 titled “A new protection granted to our tortured Motherland...” which was one of the first synthetic studies of Navahrudak history. A Belarusian translation of this work is also published.

An article by Lithuanian researchers **Kęstutis Gudmantas** and **Andrej Ryčkov** “Notification On Laūryšava Monastery Copied From An Old Russian Chronicle By Demetry Zankievič (a study a source publication)” is dedicated to a 1701 document that tells about the foundation of Laūryšava Monastery near Navahradak. The complete text and a Belarusian translation are published.

An article by **Violeta Radvilienė** “Editions Of Niasviž Printing House In Lithuanistics Stock Of Rare Editions Department” is of a source-study and bibliographical nature and tells about Niasviž editions of 18<sup>th</sup> century, which are kept in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius.

An article by a Lithuanian art historian **Vidmantas Jankauskas** “Iconographic Sources of Navahrudak Castle” tells about various images of Navahrudak castle of 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> centuries.

A study by a philologist from Bialystok University **Grażyna Charytoniuk-Michiej** “Dziady” (Forefathers’ Eve) Ritual In The Documents And Poetry Of Adam Mickiewicz” (a Belarusian translation of a Polish 2011 edition) is an excellent example of combination of diverse research methods. The author brilliantly